

План работы

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на лістапад 2020 г.

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” прымуць удзел у абластных анлайн-праектах:

1. Літаратурны бібліяпраект “Вялікай Перамозе – 75!” (буктрэйлеры, водгукі аб кнігах, відэаагляды кніг аб Вялікай Айчыннай вайне);
2. Бібліятэчны анлайн-праект “Кніжныя сустрэчы” (тэматычныя відэаагляды літаратуры);
3. Краязнаўчы анлайн-праект “А ці ведаеце Вы, што ...?”;
4. Бібліятэчны анлайн-праект “Во!Круг книг!”.

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Ул.Федасеенка “Віхры на скрыжаваннях” (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – водгук аб кнізе, 10.11
- “Легенды нашага краю” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – віртуальная краязнаўчая гадзіна, 18.11
- “Быў, ёсць, буду...” (да 90-годдзя з дня нараджэння У.Караткевіча, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – відэаагляд кніг, 26.11
- “Ледзянычы жах ажыўшых паданняў” (да 90-годдзя з дня нараджэння У.Караткевіча, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – электронная прэзентацыя, 26.11

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”

- “Самыя самыя” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – анлайн падарожжа з кнігай, 05.11
- “Тут я нарадзіўся, тут я і жыву” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – анлайн падарожжа, 18.11
- “Хоббит, или туда и обратно” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – цікавыя факты аб знакамітай кнізе, 27.11

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”

- “Хто такі Міхаіл Белуш?” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – віртуальная інфарміна, 06.11
- “Прачытаная кніга” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – відэа-водгук, 24.11

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”

- “Таленты роднай зямлі: ткачыха з Гудзевіч” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – віртуальная інфарміна, 12.11
- “Курэнне, якое аднімае здароўе” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”, да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – віртуальная інфарміна, 20.11

- “Зямля пад белымі крыламі” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – відэаагляд, 26.11

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Чытаем вершы беларускіх пісьменнікаў” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг”) – анлайн чытанні, 14.11

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Любоў да братоў меньшых” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг”) – урок дабрыні, 14.11

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Знакамітыя людзі Лунненскай зямлі: М.Семак” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – віртуальная інфарміна, 13.11

- “Верш Н.Галіноўскай” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг”) – анлайн чытанні, 17.11

- “З вершамі кожны дзень” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”, да 85-годдзя з дня нараджэння Н.Галіноўскай) – гучныя чытанні, 20.11

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Нашы землякі: Віктар Кандратовіч” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – завочная экскурсія па фермерскай гаспадарцы “Мара”, 06.11

- “Мне выпала шчасце тут нарадзіцца” – краязнаўчая гадзіна, 12.11

- “Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр – галоўны цэнтр беларускага Праваслаўя” (да 500-годдзя з дня заснавання Свята Успенскага Жыровіцкага мужчынскага манастыра) – гадзіна духоўнасці, 22.11

- “Стихи А.Фета о природе” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”, да 200-годдзя з дня нараджэння А.Фета, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг”) – гучныя чытанні, 29.11

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Арбіта Макаёнка” (да 100-годдзя з дня нараджэння А.Макаёнка) – літаратурная гадзіна, 11.11

- “Беларускія святы” – квілт, 14.11

- “Стихи о осени” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – чытаем вершы, 20.11

- “Рыцар слова” (да 90-годдзя з дня нараджэння У.Караткевіча) – літаратурны марафон, 27.11

- “Стихи о осени” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – чытаем вершы, 30.10

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Чытаем вершы аб вайне” (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – чытанне верша, 06.11

- “Нябачны забойца” (да Міжнароднага дня адмовы ад курэння) – інфармацыйная гадзіна, 15.11

- “Солнце души моей...” (аматарскае аб’яднанне “Встреча”) – урок духоўнасці, 22.11

- “Жывая павязь часоў” (да 90-годдзя з дня нараджэння У.Караткевіча) – літаратурны вечар, 28.11

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом” (аматарскае аб’яднанне “Общение”) – вечар успамінаў, 08.11

- “Гісторыя касцёла Мацеры Божай Ружанцовай аг.Пескі” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – паведамленне, 28.11

- “Верш У.Караткевіча “На Беларусі Бог жыве” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – анлайн-чытанне, 29.11

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”

- “Сем цудаў аграгарадка Масты Правыя” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – паведамленне, 18.11

- “Урокі мудрасці жыццёвай далі нам у спадчыну бацькі” – гадзіна фальклору, 20.11

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Беларускія пісьменнікі – дзецям” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – тэматычны відэаагляд літаратуры, 28.11

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Сцежкамі роднага краю” – урок краязнаўства, 08.11

- “Рыцар зямлі беларускай” (да 90-годдзя з дня нараджэння У.Караткевіча) – вечар успамін, 26.11

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Край свой родны абыйду, скарбы розныя найду” – фальклёрная выстава-гадзіна, 06.11

- “Знакамітыя людзі нашага рэгіёна: Л.Мазалеўская” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – гадзіна-паведамленне, 08.11

- “Вершы пра прыроду: “Залатая восень” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – чытанне верша, 12.11

- “Чорным па белаю: колеры ў нашым жыцці” – гадзіна-паведамленне, 29.11

Пры паляпшэнні эпідэміялагічнай сітуацыі, выкліканай новым каронавірусам 2019-нCoV, масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” будуць праведзены ў адпаведнасці з гадавым планам.

Дырэктар

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах